

дваццатага стагодзя, сляваюч зусім іншы рэтертуар у каталіцкім храме. Але пры некоторых касцёлах існуюць сплоўныя супольнасці, якія стараюцца ўзнавіць традыцыю кананічнага літургічнага слеву Рымска-каталіцкай царквы.

У Докшицах існуе харэвы катэктыв, які складаецца з 23 чалавек разнага ўзросту, розных прафесій, і нават не толькі каталіцкага веры-візантія, але і праваслаўнага. Гэтыя дзве супольнасці (каталіцкая і праваслаўная) вельмі шчесна існуюць на працу ў ўсёй гісторыі хрысціянства на докшицкай зямлі. Калі касцёл запароў, а каталіцкім святарам не давалася працаўніцтва (у часы Расійскай імперыі), католікі хадзілі да праваслаўных святараў, каб ахрысціць дзялей альбо пахаваць памерлага. Людзі жылі і па сёняшні дзень живуць пад дзвінам «Бог алзі».

Хор парадні святой Троіцы ў Докшицах пачаў сваё існавання 4 красавіка 2010 года. Гэта хор змешанага тыпу (складаецца з Мужчынскіх і жаночых галасоў). Не вельмі часта на сёняшні дзень у «праваслаўных» беларускіх цэрквах можна сустрэць мужчынскія галасы ў харах. Тым больш, што ў докшицкім хоры колкакасць мужчынскіх галасоў збалаансавана з жаночымі (жаночыя галасы не пераважаюць).

Дэбютаваў хор на найвыдукнішай урачыстасці Рымска-каталіцкай царквы – Уваскрасенне Хрыста з пасхальнай рэлергурам, але вельмі рознапланавыем. На літургіі выконвалася: рэлігійная песня<sup>4</sup> («Алелюя Бог ускрося»); кананічная чатырохголосная малітва на лацінскай мове («Agnus Dei»); твор сучаснага кампазітара Д. Куша («З радасцю ускріпкі»); традыцыйны каталіцкі літургічны спев («Б'юць званы») пераклад з польскамоўнай песні «Alleluja bijd dzwonu»). Уздзелнічоны ў літургіі Рымска-каталіцкай царквы Немагчыма амнічыць такі від песанленні, як грыгарыянскі хард<sup>5</sup>. Гэта той спев з якога вядзе адулік прафесійнай каталіцкай літургічнай музыцы. На харапе застанаваны гайдоўныя часткі каталіцкай Святой Іміны – гэта аднаголосны спев з мнóstвамі распеваў. Гэта не проста спев, а святыні роду малітвойнаў члены, разважанне. Для запісу грыгарыянскага харапу выкарываемыя на гайдоўнай розных відаў (літары, мензурульная натацыя, сальмісткі і інш.), залежы ад эпохі. У поэзіі сярэднявечныя пачалі выкарыстоўваць натацыю, якая называецца неўменнай<sup>6</sup>. Докшицкі хор

<sup>4</sup> «Рэлігійная песня называецца народнай музычнай практикай, якую існуе ў паслядным жыцці і выкарыстоўваецца кожны раз пры тых ці іншых абставінках з сэнсімі практичнымі мэтамі: асвяцальніцтві, вывестыць асновы чалавека да Бога, пазнаць асновы веры. Іншымі словамі, гэта музыка, якая ўваходзіць у быт і ўжытак у ім, абаціраючы на хрысціянскія катыкі і пацехі. Рэлігійная песня пачынаецца ў саўве музычнай традыцыі рэлігійнай і народнай.

<sup>5</sup> Гэтымі «крытычнікі харап» паходзілі ад імя Грыгорыя і Вялікага (папа Рымскі ў 590–604 гадах). Грагорый Вялікі састаў літургічны архів (зборнік літургічных песнепісаних «Алітыфіканій»).

<sup>6</sup> Неўменная натацыя – запіс ног пры дагамозе знаку (кротак (ristum), крэсак (vige)), але не забу́жкі якія паказалі дакладны чысціраванні ногі альбо дакладную вышыню ногі. Спачатку запісывалася такая натацыя без ліней, а пазней на чатырох лініях [3, с. 84].

спявает па сярэднявечных нотах.

З 2010 году хор заўсёды суправаджае ўсе святы Рымска-каталіцкага прыходу ў Докшицах: Пасху, Спасленне духа Святога, дзень Святой Троіцы, дзень памілі ўсіх памерлых, Божак нараджэнне. Акрамя вялікіх гадовых святаў харэсты ўшаноўваюць слевам некаторых святых, якія маюць Непасрэднае значэнне да жыцця парафіі: гэта святыя Марыя і Марыя ліз Майс (заснавальніца ордэна сяцёр Адвокаторак Крыўі Хрыста, якія працулююць у докшицкай парафіі) і Святы Франциск (заснавальнік францішканская ордэн братоў капуцінаў да якіх належаць айды і браты законнія докшицкай парафіі). Неаднаразова Святы Ільія (з'яўляецца апякункай касцельнай музыки). Неаднаразова спев хора суправаджаў святарскі і маскоў пасвядчанні братоў і сяцёр законных.

Манера слеву хору крыху незвычайная. Гэта не класічны акадэмічны спев – а простая бытавая манера, набліжаная да акаадэмічнай. У дзесьнікіх хору – гэта людзі без музычнай адукацыі і спявоў разам не так даўно, таму манера атрымалася вельмі самабытная і каларытная. У рэлігійнай музыцы галоўнае – сэнс, змест і то, што чалавек спявает ад сэрга, з душой і шыра. Святы Геронім казаў, што нават «вышэе касцельнасць» можа быць прыемным для Бога, калі яно (вышэе – непрыемны, фальшивы спев) выходзіць ад чистага сэрга.

Докшицкі хор яшчэ не можа спаваць творы міравой каталіцкай класікі, напрыклад месы Моларта, Баха (у селу іншакуту тэхнічных мачтъмасіяў), але некаторыя часткі з тых, што іншых кампазіцый выконвае хор «Алелоя» з арагороды «Месія» Гендэла, «Ода да радасці» хор з 9 сімфоніі Бетховена. Гэта таксама вельмі знакавільны простага парадильнага хору маленькая гардзіка на Беларусі. Па-першае, такія творы развіваюць кругалід не толькі спевакоў, але і вернікаў, якія прыходзяць у храм памаліца. Па-другое, такія творы давалі юношам выпрацоўваць больш складаную вакальну тэхніку (у параўнанні з той, якія юношы валодаюць).

Хор спявает не толькі у докшицкай святыні. Спевакі падзяляюцца сваёй музычнай майстэрнай з вернікамі суседніх парафій: в. Валыніца, в. Даўгінава, в. Бярозаўка, в. Гнадзілава, в. Порылицы.

Каталіцкай літургіі заўсёды спадарожніча музыка. Пытганні рэлігійнай музыкі закранапілі наўкуць і гэрэтуры ўсіх кульгурнагастанцічных эпох. Сучаснае кіраўніцтва Рымска-каталіцкай царквы не абмінае ўвагай літургічны спев. Гэта тэма неаднаразова аблікоўвалася кардыналамі і музычнай радай царквы.

Па інфармацыі Ватыканскага радиё, кардынал Джанфранка Равазі падкрэсліў, што, акрамя музыкі мініутых часоў, Касцёл мае патрабу ў вялікіх сучасных музыкантах, творы якіх дазволілі 6 пераражываць літургію да звязкуючы новай мове. На думку кардынала, жаданне чуць у касцёле